

**БЕЛАРУСКАЯ ІМІГРАЦЫЯ  
І ДЫЯСПАРА Ў АЎСТРАЛІІ  
ЯК АБ'ЕКТЫ ГІСТАРЫЧНАГА  
ДАСЬЛЕДАВАНЬНЯ**

Гэтая кніга — даніна маёй павагі й уздзячнасці беларусам Аўстраліі, якія змаглі цягам болей як паўстагодзьдзя свайго жыцьця на чужынне застаца сабой, захаваць свою мову й любоў да Беларусі.

Гэтая кніга — спроба паказаць, чым жыла беларуская дыяспара ў адной з самых аддаленых краінаў, на чым трымалася яе жыцьцё, з чаго складалася дзеянасць.

Гэтая кніга, магчыма, — толькі начатак вялікага шляху ў вывучэнні гісторыі беларускай дыяспary. Яна й правакацыя, і дасягненне адначасова. Правакацыя, бо мае на мэце ўзыняць перад навукоўцамі проблему неабходнасці мэтанакіраванага вывучэння здабытка беларускай культуры замежжжа. Дасягненне, бо ёсьць вынікам сур'ёзной працы й супрацоўніцтва дыяспary й мэтраполіі.

Гэтая кніга ніколі б не зьявілася без дапамогі беларускіх арганізацый Аўстраліі: Федэральны Рады Беларускіх Арганізацый у Аўстраліі, Беларускага Цэнтральнага Камітэту Віктормі, Беларускага Рэзэрвовага Фонду, Беларускага Аб'еднання ў Паўднёвой Аўстраліі, Беларускага Культурна-Грамадзкага Клубу ў Сыднэі, а таксама бяз ічырай падтрымкі вялікай колькасці асобаў, сярод якіх: Аўген Груша (Мэльбурн), Алег Шнэк (Мэльбурн), съюзіст памяці Павал Гуз (Мэльбурн), айцец Аляксандар і матушка Тамара Грыцикі (Мэльбурн), Ганна Карп і Тамара Субач (Мэльбурн), Аўгенія Сідлярэвіч (Мэльбурн), Вероніка Шайпак (Мэльбурн), айцец Аляксандар (Кулакоўскі), Віктар і Іна Кавалеўскія ды іх дочки Аля і Таццяна (Адэляйда), Съюзістланія Ўоры Жарковы (Адэляйда), айцец Міхась (Бурнос) і съюзіст памяці матушка Вольга Бурнос (Адэляйда), Уладзімер Акавіты (Адэляйда), Вера й Уладзімер Калесніковічы (Адэляйда), Паша і Аксэн Чарнагаланы (Адэляйда), Ганна Ролсан (Адэляйда), Аўгенія Юрша (Адэляйда), сястра Ядвіга (Адэляйда), Міхась Лужынскі (Сыднэй), Валя і Мікола Антухі (Сыднэй), Ліза Бакуновіч (Сыднэй), Марыя Супрунчык (Сыднэй), Галіна Падгайская (Сыднэй), Акуліна Хаванская (Сыднэй), Марыя Алехна (Сыднэй), Вольга і Уладзімер Русакі (Ньюкасл, Аўстралія), Эва і Лявон Парэцкія (Канбэра), Слава Лягечанка (Сыднэй), съюзіст памяці Міхась Раецкі-старэйшы (Пэрт), Вітаут Кінель (Нью-Ёрк), Лявон Юрэвіч (Нью-Ёрк), Алены Макоўская (Менск) і вялікай колькасці іншых, хто дапамагаў у паездцы па Аўстраліі ў выданні кнігі. Асобная падзяка належыць майму мужу Алегу, бяз ічырай падтрымкі ў вялікай дапамогі якога не было бы гэтага дасьледавання.

Натальля ГАРДЗІЕНКА

Спыніліся шляхі аж пад Паўдзённым Крыжам...

Алесь Салавей «Палядын»

## ДА ПЫТАННЯ ВЫЗНАЧЭННЯ ПАНЯТКАЎ

«Эміграцыя», «дыяспара», «замежжа» — паняткі, якія часта ўжываюцца ў публікацыях, прысьвеченых розным аспектам жыцьця суайчыннікаў па-за межамі Беларусі. Нягледзячы на ўယунае падabenства, гэтыя тэрміны ня ёсьць синонімамі й дакладнае іх вызначэнне неабходнае для правільнага разуменія аб'екту й прадмету дасьледавання. У звязку з гэтым варта асобна спыніцца на акрэсленыні згаданых паняткаў у тым іх разуменіні, у якім яны будуць фігурованаць у дадзенай кнізе.

Пад тэрмінам «беларускае замежжа» мы будзем мець на ўвазе ўсіх беларусаў, якія ў выніку ўласнага выезду ў іншыя краіны або праз зъмены дзяржаўнай мяжы апынуліся па-за прасторай сучаснай беларускай нацыянальной дзяржавы. Адзначаны панятак патрэбны, каб аддзяліць гісторыю савецкай і постсавецкай Беларусі ад падзеяў і пракэсаў нацыянальна-культурнага жыцьця нашых суайчыннікаў у грамадзтвах зь іншай тытульнай нацыяй.

Слова «дыяспара» мае шмат падобных і агульных па зъмесце вызначэнняў і, паводле навукоўцаў, наогул не зъяўляецца навуковым тэрмінам<sup>1</sup>. Аднак калі адсыці ад гісторычнолігвістычнага аспекту, а засядрзіцца на рэальнай зъяве, якую мы будзем называць «дыяспара», то шырокую дэфініцыю кшталту «устойлівая сукуннасць людзей адзінага этнічнага паходжання, якая жыве за межамі сваёй гісторычнай радзімы і мае сацыяльныя інстытуцыі для развіцця й функцыянавання гэтай супольнасці»<sup>2</sup> варта ўдакладніць шляхам вы-

<sup>1</sup> Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры // Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX—XX вв. Сборник статей / Под ред. академика РАН Ю.А. Полякова и доктора исторических наук Г.Я. Тарле. М.: ИРИ РАН, 2001. С. 9—44.

<sup>2</sup> Тошченко Ш.Т., Чаптыкова Т.И. Диаспора как объект социологического исследования // Социс. 1996. № 12. С. 37.

значэнныя пэўных дадатковых харкторыстык. Так, дыяспара — гэта заўсёды культурная супольнасць, *аб'яднаная паводле ўяўленняў аб агульнай радзіме й пабудаваных на гэтай падставе калектыўных сувязяў, групавой салідарнасці й дэманс travавых адносінах да радзімы*<sup>3</sup>. Такім чынам, дыяспара вызначаецца не праз дэмаграфічную й этнічную рэальнасць, а праз пэўны стыль жыцьцёвых паводзінаў, які ёсьць вынікам асабістага выбару чалавека. Менавіта гэтым дыяспара адрозніваецца ад астатніх міграцыі (эміграцыі ці іміграцыі — у залежнасці ад ракурсу дасьледавання).

Дыяспара ў большай ступені зъява палітычная, у той час калі міграцыя — сацыяльная. У выніку, калі мы будзем гаварыць пра беларускіх імігрантаў у Аўстраліі, то, адпаведна з універсальнym вызначэннем, да іх мы маем адносіць *усіх асобаў, якія выехалі з сваёй Бацькаўшчыны на паставянае або доўгачасовае праўжыванье з палітычных, рэлігійных, эканамічных, этнічных ці іншых прычынаў*<sup>4</sup> і пасяліліся на далёкім пятym кантынэнце. А вось да беларускай дыяспары ў Аўстраліі будуць належаць тыя нашыя суайчыннікі, што, маючы сваю нацыянальную самасъведомасць і памяць пра Беларусь, імкнуліся аб'яднаніца на падставе гэтай агульнасці, каб захаваць сваю культурную адметнасць у аўстралійскім грамадстве.

У нашым дасьледаванні, зыходзячы з акрэсленых вышэй харкторыстык, мы будзем найперш зъяўратаць увагу менавіта на беларускую дыяспару ў Аўстраліі, на яе асяродкі, мэханізмы і этапы іх фармавання, а таксама на вонкавы культурны кантэкст і ўнутраныя супярэчнасці ў працэсе захавання беларускай ідэнтычнасці ў аўстралійскім грамадстве. Разам з тым, мы ня будзем абмяжоўвацца адно толькі арганізацыйна-культурнымі формамі існавання асяродкаў, а паспрабуем зъяўніцца ў да сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў межах дыяспары й упływalі на яе функцыянованне. Дзеля гэтага асбуйней увагі запатрабуе раней амаль зусім не дасьледаваная ў айчыннай гісторыяграфіі проблема сям'і й ролі жанчыны ў жыцьці беларускіх асяродкаў. Усё гэта дазволіць больш поўна асэнсаваць сутнасць такой зъявы, як беларуская дыяспара ў Аўстралії.

<sup>3</sup> Safran W. Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // Diaspora. Vol. 1. No. 1. 1991. P. 83—84.

<sup>4</sup> Эміграцыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Т. 6. Ч. II. Мн., 2003. С. 256—262.

## ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПРАБЛЕМЫ

Жыцьцё беларусаў у Аўстраліі не было аб'ектам спэцыяльных навуковых дасьледаванняў ні ў самой краіне, ні за яе межамі. Таму магчыма съцвярджаць пра наяўнасць толькі фрагментарных згадак беларускай прысутнасці на пятym кантынэнце ў некаторых працах, прысьвечаных беларускай паваеннай эміграцыі наогул. Пэўныя абагулененія звесткі пра нацыянальныя арганізацыі нашых суайчыннікаў у Аўстраліі магчыма знайсці ў працы Iвана Касяка «Другая Сусветная вайна й паваенны час», у згадках якога, аднак, ёсьць шмат памылак і недарэчнасцяў і, што найбольш прыкра, не пазначаныя крыніцы пададзенай інфармацыі<sup>5</sup>. Тым ня менш, некалькі старонак у кнізе Iвана Касяка — хіба што не адзіны прыклад вонкавага абагульнення звестак пра Беларускую Аўстралію. Фрагментарныя згадкі дзейнасці беларускага радыё, школ і г.д. у некаторых публікацыях агульнаэміграцыйнай накіраванасці не даюць ніякага сыстэматычнага ўяўлення пра рэальныя падзеі ў аўстралійскіх асяродках беларусаў, а вельмі часта падаюцца як пэўнага кшталту экзатычнай ілюстрацыі.

Звесткі пра асобых дзеячоў, падзеі й друк Беларускай Аўстраліі магчыма знайсці ў агульных даведковых выданнях. Так, у «Хроніцы беларускага жыцьця на чужыне (1945—1984)» Міколы Панькова ёсьць шмат згадак пра падзеі ў беларускіх асяродках Аўстраліі<sup>6</sup>. Праўда, адпаведна з матэрыйламі пэрыядычнага друку, на якіх заснаваная хроніка, падзеі аўстралійскага жыцьця тут пададзеныя надзвычай выбарна й часам з памылкамі ў датах і імёнах удзельнікаў. Біографіі некаторых (але ня ўсіх) рэлігійных дзеячоў у Аўстраліі магчыма знайсці ў кнізе «Беларускі хрысьціянскі рух XX ст.» Юрыя Гарбінскага й Юрыя Туронка<sup>7</sup>. Каштоўныя звесткі пра беларускі друк у Аўстраліі ўтрымліваюцца ў складзеных Вітаўтам і Зорай Кіпелямі бібліографіях пэрыядычных і асобых выданняў «Беларускі й бела-

<sup>5</sup> Касяк I. Другая Сусветная вайна й паваенны час // Найдзюк Я. Касяк I. Беларусь учора й сяняня. Папулярны нарыс з гісторыі Беларусі. Мн., 1993. С. 364—368.

<sup>6</sup> Панькоў М. Хроніка беларускага жыцьця на чужыне (1945—1984). Мн., 2001. — 330 с.

<sup>7</sup> Garbiński J. Turonek J. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku. Słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. — 519 s.

русоведны друк на Захадзе»<sup>8</sup>. Праўда, падчас працы над гісторыяй беларусаў у Аўстраліі былі знайдзеныя некаторыя ня ўлічаныя ў бібліографіі выданьні, як місіянэрскі лісток «Вернік» або Інфармацыйны Бюлетэн Камітэту Набыцця Беларускага Дому. Аднак складзеная Кіпелямі бібліографія, тым ня менш, дае надзвычай поўна ўявіць абсягі выдавецкай дзейнасці аўстралійскіх беларусаў.

Самі ўдзельнікі беларускага жыцця ў Аўстраліі амаль не зімаліся сыштэматацыяй звестак пра дзейнасць дыяспары, што, безумоўна, стварала дадатковыя складанасці й для патэнцыйных вонкавых дасьледнікаў. Найбольшым дасягненнем аўстралійскай беларускай гісторыяграфіі стаў англамоўны артыкул Вольгі Качан «Беларусы» ў энцыклапедычным даведніку «Аўстралійцы: Энцыклапедыя нацыі, яе народу і іх падожданняў»<sup>9</sup>.

Нягледзячы на вялікую ўвагу да іміграцыйных дасьледаваньняў у Аўстраліі, мясцовыя гісторыкі, сацыёлягі й г.д. амаль ня згадвалі ў сваіх працах беларусаў. Гэтая сітуацыя была спрабаваная тым, што нашыя суайчыннікі па прыбыцці ў Аўстралію амаль не фіксаваліся менавіта як беларусы, а больш як палякі, літоўцы, украінцы, расейцы. Таму для мясцовых навукоўцаў, што вывучаюць нацыянальныя асаблівасці паваенных імігрантаў, беларусы, фактычна, не існавалі як нацыянальная група. Паказальны тут прыклад кнігі Дж. Марціна «Пасяленцы-ўцекачы. Перамешчаныя асобы ў Аўстраліі», дзе сярод дасьледаваных паводле нацыянальнай прыкметы выдзеленыя ў якасці краіны нараджэння толькі Расея й Украіна (як адна пазыцыя), Польшча, Вугоршчына, Чэхаславаччына, Літва, Югаславія, Латвія, Румынія, Эстонія<sup>10</sup>. Такая сітуацыя датычыць як навуковых дасьледаваньняў, гэтак і папулярных выданьняў. Так, у брашуры, прысьвечанай дзейнасці пераходна-

<sup>8</sup> Беларускій беларусаведны друк на Захадзе. Бібліографія. Асобныя выданьні / Складальнікі Зора й Вітаўт Кіпелі. Нью-Ёрк — Менск, 2003. — 582 с.; Belarusian Publishing In The West: A Bibliography. Periodicals / Compiled by Vitaut Kipel and Zora Kipel. New York: Ross Publishing Inc. — 150 p.

<sup>9</sup> Katchan O. Byelorussians // Australian People: an Encyclopedia of the Nation, its People and Their Origins. Sydney, 1988.

<sup>10</sup> Martin J. Refugee Settlers. A Study of Displaced Persons in Australia. Canberra, 1965. — 116 p.

га лягеру Банагіля, празь які прашло шмат беларусаў, згадкі пра нашых суайчыннікаў у пераліку нацыяў таксама няма<sup>11</sup>. На гэтым фоне значным прарывам выглядае падрыхтаваная прафэсарамі славістыкі Юрэем Марванам з нагоды выставы «Беларусь і яе кнігі» аднайменная брашура, якая, праўда, амаль не закранае ўласна жыцьцё беларускай дыяспары ў Аўстралії<sup>12</sup>.

У апошнія гады да сыштэматацыі матэрыялаў гісторыі беларусаў на пятym кантынэнце з'явінулася адмыслова створанае Беларуское Гістарычнае Згуртаванне ў Аўстраліі. Выдадзеная ў 2003 годзе кніга «Беларуская эміграцыя ў Паўднёвай Аўстраліі», створаная ў суаўтарстве Віктарам Кавалеўскім і айцом Міхасём (Бурносам), гэта першая спроба абагульнення звестак пра асобны беларускі асяродак, якая, аднак, ня можа быць акрэсленая як навуковае дасьледаванье.

Абставіны прыбыцця нашых суайчыннікаў у Аўстралію паспрыялі таму, што некаторыя звесткі адносна беларускай прысутнасці тут магчыма знайсці ў дасьледаваннях палякаў і расейцаў. Так, прыкладам, у грунтоўнай манаграфіі Леха Пашкоўскага «Палякі ў Аўстраліі й Акіяніі. 1790—1940» ёсьць звесткі пра выхадцаў з беларускіх земляў, якія ў XIX — пачатку XX стагодзьдзя сяліліся на пятym кантынэнце<sup>13</sup>. Аналагічна, пэўныя агульныя дадзенныя фігуруюць у кнізе Г.І. Канеўскай «Нарыс расейскай іміграцыі ў Аўстраліі (1923—1947)»<sup>14</sup>.

### КРЫНЦЫ ДАСЬЛЕДАВАНЬЯ

Адзначаная нераспрацаванасць проблемы дзейнасці беларускай дыяспары ў Аўстраліі была, у пэўнай ступені, звязаная з спэцыфікай крыніц знаўчай базы, а дакладней, з абмежаваным доступам да яе. Так, дакументальныя съведчаныні дзейнасці беларускіх арганізацый і да сённяня цяжка дасягальныя

<sup>11</sup> From the Steps of Bonegilla. Bonegilla Migrant Reception & Training Centre 1947—1971. Albury, 2000. P. 6.

<sup>12</sup> З'мест брашуры перадрукаваны ў: Інфармацыйны Бюлетэн Фэдеральнай Рады Беларускіх Арганізацый ў Аўстраліі. 1986. № 5. С. 9—15.

<sup>13</sup> Paszkowski L. Polacy w Australii i Oceanii. 1790—1940. Londyn, 1962.

<sup>14</sup> Каневская Г.И. Очерк русской иммиграции в Австралии (1923—1947). Мельбурн, 1998.

для дасьледнікаў. Адзіны вынятак — архіў Беларускага Аб'еднання ў Аўстраліі, які ўваходзіць у перададзены ў БДАМЛІМ фонд Алеся Алехніка. Тут магчыма знайсці найбольш лістападаванне арганізацыі, а таксама сыпіс удзельнікаў і съведчаньні грамадzkіх ініцыятываў.

Сучасныя інфармацыйныя тэхналёгіі зрабілі больш даступнымі дакументы з аўстралійскіх архіваў, што датычаць беларускай іміграцыі ў гэтую краіну. Так, на інтэрнэт-сайтах размешчаныя некаторыя асабістыя звесткі пра беларусаў, якія прыбывалі ў Аўстралію ў паваенны час (найчасцей даты нараджэння ёй даты прыбыцця), а таксама сыпісы пасажыраў пароплаваў, што дастаўлялі імігрантаў, сярод якіх магчыма знайсці ў нашых суайчыннікаў. Рэсурсы Дэпартамэнту Іміграцыі й Шматкультурных ды Абарыгенскіх Справаў падаюць некаторую статыстыку прыбыцця беларусаў на пяты кантынэнт у 90-х гадах XX стагодзідзя.

Безумоўна, важныя крыніцы звестак пра жыццё беларускай дыяспары ў Аўстраліі гэта рознага кшталту ўспаміны яго ўдзельнікаў. Праўда, выдадзеных мэмуараў таксама надзвычай мала, а таму варта больш падрабязна спыніцца на кожнай публікацыі.

Адным з першых свой аповед менавіта пра беларускае жыццё ў Аўстраліі выдаў Уладзімер Клуніцкі. У 1953 годзе ў выдавецтве Згуртаваннія Беларускіх Патрыётаў пабачыла съвет ягоная невялікая (14 старонак) брашура «Першыя крокі (Агляд беларускага грамадзка-нацыянальнага жыцця ў Аўстраліі)». Прычыны зяўленыня гэтага твору аўтар патлумачыў так: «...Бяруся за гэту працу тату, што мне, як ініцыятару арганізацыі беларускай эміграцыі ў Аўстралії, добра ведамыя першыя крокі ў гэтым напрамку, а таксама ведама, хто распачынаў і працаваў у самых цяжкіх абставінах, а тым больш, што я сам прымай актыўны ўдзел у закладзінах і працы й на тым быў першым кірауніком першае беларускага арганізацыі ў Аўстраліі — Беларускага Аб'еднання ў Аўстраліі...»<sup>15</sup>. Абвешчаны намер асьвятліць праўдзівыя падзеі й матывы аўтара як іх непасрэднага ўдзельніка вымушаюць сур'ёзна паславіца да твору Уладзімера Клуніцкага, які сапраўды пасправаваў выкласці гісторыю афармлення беларускага жыцця

<sup>15</sup> Клуніцкі У. Першыя крокі. Сыднэй: выданнне Згуртаваннія Беларускіх Патрыётаў, 1953. — 14 с.

ця ў Аўстраліі. Аўтар распавёў пра свой прыезд на зялёны кантынэнт і першыя крокі беларускага жыцця ў Канбэры, дзе ён працаваў напачатку.

Асноўны ж зъмест кнігі прысьвежаны падзеям беларускага жыцця ў Сыднэі, а дакладней, афармленню тут БНРаўска-БЦРаўскага расколу<sup>16</sup>, а таму ўз्यнікае трывае ўражанье, што сапраўдна мэтай аўтара было пакінуць у гісторыі ўласнае тлумачэнне менавіта тых падзеяў і сваёй ролі ў іх. Відавочна, што ладная канструкцыя развагаў пра важнасць першасна непарыўнага характару Беларускага Аб'еднання ў Аўстраліі мусіла прывесці чытача «Першых кроکаў» да ўпэўненасці, што менавіта пазыцыя недалучэння Уладзімера Клуніцкага (які, паводле ягоных словаў, не належаў ні да адной партыі) і была адзіна справядлівай.

Для дасьледавання ж вытокаў канфлікту кніга Клуніцкага ўяўляе толькі адну з трактовак падзеяў, якая вельмі часта не супадае з тым, што ведама зь іншых крыніцаў. Аднак вартасць «Першых кроکаў» вызначаецца ня гэтулькі спробай аўтара з свайго пункту гледжання выкладзіць зъмест і прычыны палітычнага падзелу ў Сыднэі, а тым, што ён агучыў для гісторыі імёны людзей, якія стаялі ля вытокаў усяго беларускага жыцця ў Аўстраліі: Аляксандар Смаль, Аркадзь Качан, Аляксандар Раманоўскі, Анатоль Сумны, Пётра Гайдзель, Янка Кудрук, Адам Жураўлевіч, Міхась Шэка й інш.

Каштоўныя й надзвычай грунтоўныя нататкі пра жыццё беларусаў-перасяленцаў у Сыднэі апублікаваў у 1959 годзе ў газэце «Бацькаўшчына» пад псеўданімам Ул. Сыцяблевіч Уладзімер Бакуновіч. Падрабязна й дакладна ён распавёў пра ўсе

<sup>16</sup> БНРаўска-БЦРаўскі раскол — палітычны падзел беларусаў паваеннай хвалі эміграцыі, які адбыўся ў 1947—1948 гадах у Нямеччыне і быў пазней перанесены ў краіны сталага пасялення эмігрантаў. БНРаўцы — прыхільнікі адноўленай пры канцы 1947 году Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Часам ужываюць таксама назоў «крыўчы», бо ў шэрагах прыхільнікаў Рады БНР была агучаная ідэя замены назвы «Беларусь» на «Крывія», каб пазбегнуць атасамленення беларусаў з расейцамі. БЦРаўцы — прыхільнікі адноўленай на пачатку 1948 году Беларускай Цэнтральнай Рады. Часам выкарыстоўваецца няправільны назоў «зарубежнікі», карані якога, верагодна, палягаюць у ранейшых контактах кірауніцтва БЦР з прадстаўнікамі беларускага вышэйшага праваслаўнага съвятарства, што ў 1946 годзе далучыліся да Расейскай Зарубежнай Праваслаўнай Царквы.

абставіны жыцьця, умовы працы, стаўленьне аўстралійцаў да нашых суайчыннікаў. Шмат увагі Ўладзімер Бакуновіч, як і наогул тутэйшыя беларусы, аддаваў апісанью амаль неабмежаваных, паводле ягоных словаў, магчымасцяў наладжвання матэрыяльнага дабрабыту, ствараючы разам зь іншымі вобраз Аўстраліі як «зямлі абязанай»<sup>17</sup>. Асабліва яскрава прасочваецца гэты вобраз у аповедах тых, хто прыехаў у Аўстралію ў мадыум веку й здолеў хутка прыстасавацца да новага жыцьця. Нататкі Ўладзімера Бакуновіча не былі выдадзеныя асобна й не зусім падыходзяць пад катэгорыю мэмуараў, але гэта надзвычай інфармацыйная крыніца дасыльданьня.

Пасля кнігі Ўладзімера Клуніцкага й нататкаў Уладзімера Бакуновіча спэцыяльнае выданьне аповедаў беларусаў пра сваё жыцьцё на пятym кантынэнце спынілася на доўгі час. Праўда, на замову БІНІМУ Аляксандар Калодка ў 1984 годзе напісаў успаміны пра жыцьцё ў Аўстралії, аднак апублікованыя яны былі толькі ў 1999 годзе. Згаданы твор, у адрозненьне ад іншых аповедаў аўстралійскіх беларусаў, ня меў біяграфічнага харектару. Гэта менавіта агляд падзеяў беларускага жыцьця ў розных асяродках Аўстраліі, пра якія аўтар ведаў ня толькі з асабістага досьведу, але й зь іншых крыніцаў. Відавочна, што ў 1984 годзе, калі Аляксандар Калодка пісаў свае успаміны й калі ўжо існавала Фэдэральная Рада Беларускіх Арганізацый у Аўстраліі, не былі такімі актуальнымі падзеі расколу пачатку 50-х гадоў, таму аўтар і ня згадвае пра іх і пра тое, хто быў правы, а хто вінаваты.

Тым ня менш, успаміны Аляксандра Калодкі ўтрымліваюць, напрыклад, надзвычай каштоўныя звесткі пра беларускае жыцьцё ў Брысбене да сярэдзіны 50-х гадоў. Вартыя ўвагі таксама згадкі пра першапачатковое стаўленьне аўстралійцаў да імігрантаў: «Аўстралійскае насельніцтва ў вадносінах да эмігрантаў было вельмі неталерантнае. Гутарка ў інакшай, як ангельская, мове на вуліцы, у транспарце была часта прычынай непрыемных заўвагаў ды патрабаванняў гаварыць па-ангельску. Ды інакш яно не магло й быць, бо палітыкай ураду была

<sup>17</sup> Стварэнне карціны матэрыяльнага дабрабыту ў Аўстраліі ў нататках Уладзімера Бакуновіча тым больш цікава, што сам ён не пажадаў на сталае жыхарства застасца ў гэтай краіне, зъехаўшы спачатку на студыі ў Ліверпуль, а затым у ЗША. І, паводле сьведчанняў сястры Лізы, Уладзімеру надзвычай не падабалася жыцьця ў Аўстраліі.

поўная й як найхутчэйшая асыміляцыя»<sup>18</sup>. Важна адзначыць, што ня ўсе беларусы ўсьведамлялі, што патрабаванье перайсьці на ангельскую мову было ня толькі пэрсанальным жаданьнем аўстралійцаў, зь якімі яны сутыкаліся, але мэтанакіраванай палітыкай уладаў.

Успаміны Аляксандра Калодкі маюць вартасць і як спроба кароткай систэматызацыі звестак пра асноўныя кірункі беларускай дзейнасці ў Аўстраліі: удзел у нацыянальных выставах, стварэнне мастацкіх калектываў, наладжванье беларускіх радыёперадачаў, арганізацыю беларускіх школак і г. д. Цікавыя таксама пададзеныя асноўныя падзеі наладжванья рэлігійнага жыцьця беларусаў Аўстраліі з характарыстыкамі асобаў святароў, асабліва архіяпіскапа Сиргеля (Ахатэнкі), праціўнікам якога, як і большасць мэльбурнскіх беларусаў, быў аўтар: «У 1950 годзе зусім неспадзявана ў Аўстралію прыехаў першыарх БАПЦ архіяпіскап Сергій, адпушчаны Украінскай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквой. Быў ён чалавекам малаадукаваным, бязь ведаў кірауніцтва царквой, уладалюбіві (хочу, паводле ягоных слоў, быў манахам з маладых гадоў). Ягония розныя недарэчныя пропановы й вымаганы ў прынеслы шмат клопату як беларускім, так і украінскім вернікам. Дзе б ён ні спыніўся — у Мэльбурне, Сыднэі, Пэрце, Адэляйдзе, — паўсюль быў незадавальненыні й канфлікты»<sup>19</sup>.

Ва успамінах Аляксандра Калодкі зусім ня згадваюцца беларусы Заходніяй Аўстраліі, што можа быць звязана як з значайнай тэрыторыяльнай аддаленасцю гэтай часткі краіны, так і з тым, што значная актывізацыя беларускага жыцьця ў Пэрце адбылася ў сярэдзіне 80-х гадоў (пасля напісаньня успамінаў), калі тут таксама былі наладжаны беларускія радыёперадачы й адбылася своеасаблівая змена пакаленняў у нацыянальной арганізацыі.

Больш грунтоўныя мэмуары выдаў асобнай кнігай у 1999 годзе беларускі дзяяч Сыднэю Алеся Алехнік. Адзначаны твор мае выразны біяграфічны характар. На фоне аповеду пра падзеі асабістага жыцьця аўтар стварыў нарыс уласнай грамадзкой дзейнасці ў Беларускім Аб'яднанні ў Аўстраліі (у Сыднэі). Безумоўную вартасць маюць мэмуары Алеся Алехніка ў

<sup>18</sup> Калодка А. Беларусы ў Аўстраліі // Беларуская мэмуарыстыка на эміграцыі / Уклад. Лявон Юрэвіч. Нью-Ёрк, 1999. С. 329—330.

<sup>19</sup> Таксама. С. 338.

частцы асьвятыння беларускага ўдзелу ў аўстралійскіх і міжнародных мерапрыемствах, як Кангрэсы Сусветнай Антыкамуністычнай Лігі, што заставаліся па-за ўвагай ня толькі іншых аўтараў успамінаў, але таксама й большасці карэспандэнтаў эміграцыі прэзы.

Нельга не заўважыць пэўную тэндэнцыюнасць мэмуараў Алеся Алехніка. Як прадстаўнік БЦРаўской арганізацыі (Алехнік звязаўся ў Сыднэі ўжо па афармленыні расколу), ён амаль не гаварыў пра прыхільнікаў Рады БНР і іх дзеянасць. У выніку, пра беларускія радыёперадачы, якія выходзілі ад 1976 году, аўтар згадаў толькі ў падзеях 1989 году й толькі ў звязку з уласным у іх удзелам<sup>20</sup>. Таксама назіраеца пэўная тэндэнцыя да перабольшвання аўтарам уласнай ролі ў беларускім жыцці Сыднэю. Так, паводле ягоных словаў, ён адзін быў выдаўцом і аўтарам часопіса «Новае Жыццё», аднак гэтае выданье выходзіла яшчэ да зьяўлення Алеся Алехніка ў горадзе, пра што ў мэмуарах зусім няма звестак. Па-за ўвагай аўтара засталося шмат падзеяў і асобаў, таму пададзеныя ў кнізе звесткі нельга ахарактэрываць як поўныя. Тым ня менш, мэмуары Алеся Алехніка — яскравы прыклад адлюстравання дзеянасці асобных нацыянальных арганізацыяў Аўстраліі ў асабістым жыцці ў съведамасці беларуса.

Зусім іншыя успаміны Сымона Шаўцова, аўтар якіх засяродзіўся адно толькі на падзеях прыватнага жыцця. Ён да-кладна апісаў умовы працы ў Аўстраліі й тия жыццёвия ака-лічнасці, якія перашкаджалі шмат каму зь беларусаў атрымаць больш кваліфікованую працу<sup>21</sup>. Прысутнічае ў мэмуарах і першапачатковае адчуванье часовасці аўстралійскага жыцця. Аднак мары пра вяртанье разబіліся ѹ аб пабытовыя камяні, і аб сумніях весткі пра лёс тых, хто паспрабаваў вярнуцца на ра-дзіму.

«Прыйшоў аднойчы з работы, галава траічыць ад съпёкі, кажу жонцы: «Больш не магу тут жыць. Паедзем у Беларусь, або ў Польшчу?» Жонка заламітавала: «Ты што, хочаш нас загубіць? Я ж ня вытрымаю падарожжжа морам. Сюды прые-хала ледзь жывая. Дый зацяжарыла я — мне будзе яничэ горш!» [...] Часова адкінуў думку пра звяртанье.

<sup>20</sup> Алехнік А. Пад бел-чырвона-белым (memento patriam). Вільня: Рунь, 1999. С. 186.

<sup>21</sup> Шаўцоў С. Мая Адысея: Успаміны. Апавяданні. Вершы. Вільня: Рунь, 1999. С. 50.

У 1954 годзе мой сусед, расеец, прадаў сваю хату і ўсё, што ў яго было, ды зь сям'ёю паехаў на радзіму, у Расею... Праз чатыры месяцы дасталі мы пісьмо ад ягонай жонкі. Яна піса-ла, што ейнага мужа, Пятра, паслалі няведама куды, а яна зь дзецьмі жыве ў сваіх бацькоў. Савецкія ўлады не прызналі іхні шлюб, бо яны пабраліся ў Нямеччыне, а не ў СССР. Вось гэтае пісьмо няшчаснай жанчыны ў адноўленіі мяне паехаць на тое што ў Менск, а нават і на «отзысканы землі» ў Польшчу»<sup>22</sup>.

З успамінаў Сымона Шаўцова незразумела, наколькі шчыль-ныя сувязі былі ў аўтара зь беларускімі арганізацыямі ў тым жа Сыднэі, але відавочна, што беларушчына мела пэўную прысут-насць у ягоным жыцці.

Брак выдадзеных мэмуараў беларусаў Аўстраліі з аднаго боку падвышае каштоўнасць кожнага з твораў для даследні-каў, а з другога — падштурхоўвае да больш актыўнай дзеянасці ў збораныні яшчэ не апублікованых успамінаў. Вялікую працу ў гэтым кірунку робіць створанае Беларуское Гістарычнае Згур-таваныне. Гэтая арганізацыя наладзіла збораныне ѹ падрыхтоўку да публікацыі ўспамінаў ўдзельнікаў беларускага жыцця ў Аўстраліі. Сабраныя адным з новых беларускіх эмігрантаў Віктарам Кавалеўскім аповеды ведамых беларусаў Паўла Гуза, Уладзімера Шнэка (Случанскага), айца Аляксандра (Грыцука) і іншых утрымліваюць каштоўныя звесткі пра арганізацыю беларускага скайтынгу ў Аўстраліі, стварэнне й дзеянасць нацыянальных арганізацыяў у розных асяродках дыяспары<sup>23</sup>.

Пэўнае дачыненьне да жыцця беларусаў у Аўстраліі ма-юць успаміны Зінаіды Кадняк пра свайго мужа Алеся Салаўя, надрукаваныя ў «Беларускай мэмуарыстыцы на эміграцыі». Аўтарка распавядае, як цяжка было паэту, адукаваному чалавеку, праз усё жыццё на эміграцыі працаўць на фабрыцы й ня мець ні перспектывы, ні спадзву вярнуцца на радзіму<sup>24</sup>. Відавочна, што грамадзкае жыццё беларусаў у Аўстраліі не ства-рыла для Алеся Салаўя трывалых стымулаў да творчасці.

<sup>22</sup> Таксама. С. 49—50.

<sup>23</sup> Апавяданыні аўстралійскіх беларусаў складаюць частку з кнігі Віктара Кавалеўскага «Беларусы Аўстраліі: А хто там ідзе?», якая рых-туецца да друку ў Адэляйдзе.

<sup>24</sup> Кадняк З. Успаміны пра Алеся Салаўя // Беларуская мэмуарыс-тыка на эміграцыі / Уклад. Лявон Юрэвіч. Нью-Ёрк, 1999. С. 319—327.

Сабраныя разам, мэмуарныя творы нашых суайчыннікаў у Аўстраліі дазваляюць удакладніць факталягічны бок дзеянасці беларускіх арганізацыяў і асобаў, а таксама паспрабаваць зразумець чалавечую спэцыфіку жыцця аўстралійскіх беларусаў.

Яшчэ больш яскрава адбітак дзеянасці дыяспары на асабістым жыцці яе ўдзельнікаў магчыма прасачыць на прыкладзе вусных съведчанняў, зьбіраныне й публікацыя якіх склалі асобную частку дасьледавання. Паказальна, што запісаныя ў часе наведвання беларускіх асяродкаў у Мэльбурне, Адэляйдзе і Сыднэі ўспаміны найболыш належаць жанчынам, чия роля ў жыцці дыяспары заставалася па-за ўвагай іншых крыніцаў<sup>25</sup>.

Цікавай, але малаведамай і маладаступнай для дасьледнікаў катэгорый крыніцаў ёсьць эпісталаіры аўстралійскіх беларусаў. Ведама, што лістоўная сувязі суайчыннікаў у розных краінах трывалі гадамі, аднак асабістыя архівы дзеячоў беларускай Аўстраліі амаль не публіковаліся<sup>26</sup> і застаюцца недаступнымі для айчынных навукоўцаў.

Найбольш колькасная і разнастайная паводле зъместу катэгорый крыніцаў па гісторыі беларусаў у Аўстраліі — пэрыядычны друк. Праўда, абмежаваныя магчымасці і нетрываласць мясцовых беларускіх пэрыёдыкаў, пра якія яшчэ будзе асобная гаворка ў кнізе, абуровіла даволі значную прысутнасць аўстралійскіх суайчыннікаў на старонках беларускіх эміграцыйных выданняў за межамі Аўстраліі. Гэтыя пэрыёдыкі мелі пастаянных карэспандэнтаў на пятых кантынэнце, якія паведамлялі аб усіх значных падзеях мясцовага беларускага жыцця.

Першыя звесткі пра прыезд беларусаў у Аўстралію былі апубліканыя на бачынах газэты «Бацькаўшчына». У траўні—чэрвені 1948 году былі надрукаваныя допісы Аляксандра Калодкі «Бывай, Эўропа! (Ліст з дарогі ў Аўстралію)» і «Мы ў Аўстраліі», ад якіх пачынаеца летапіс прысутнасці беларусаў пятага кантынэнту на старонках эміграцыйнага друку. Па-

<sup>25</sup> Спэцыфіка сабранных успамінаў будзе больш падрабязна прааналізавана ў асобным раздзеле кнігі.

<sup>26</sup> Рэдкім выключэннем ёсьць апубліканыя лісты Сыцяпана Шнэка да Юркі Віцьбіча, а таксама некаторыя допісы карэспандэнтаў пэрыядычных выданняў, якія цалкам публіковаліся ў асобных выпадках, як гэта было з допісамі прафэсара Міколы Нікана ў «Божым Шляхам» і інш.

ведамленыні пра арганізацыю беларускіх суполак у Брысбэне, Сыднэі, Мэльбурне, Адэляйдзе й Пэрце, адзначэныне нацыянальных сьвятаў, галоўныя праблемы й падзеі беларускага жыцця сталі рэгулярна друкавацца ў газетах і часопісах «Бацькаўшчына», «Беларус», «Незалежная Беларусь», «Беларускія Слова», «Барацьба», «Божым Шляхам», «Голос Царквы» і інш. Невялічкія, часта бяз подпісаў (або падпісаныя ініцыяламі ці словамі кшталту «Вэтэрэн», «Прысутны», «Задаволены»), нататкі пра пачатак беларускага жыцця ў Аўстраліі першай паловы 50-х гадоў з часам зъмяніліся на больш грунтоўныя аўтарскія аповедыванні.

Нельга сказаць, што вестак з Аўстраліі было шмат, асабліва калі параўноўваць з прысутнасцю на старонках эміграцыйнага друку беларусаў з Ангельшчыны, Канады, ЗША. Аднак кожная больш-менш істотная падзея беларускага жыцця Аўстраліі знаходзіла сваё адлюстраванье ў тым ці іншым беларускім эміграцыйным выданні. Так, газэты «Бацькаўшчына» і «Беларус» штогод аваязкова атрымоўвалі звесткі пра съвяткаваньне ўгодкаў беларуское незалежнасці ў Слуцкага паўстання ў Мэльбурне, Сыднэі, Адэляйдзе, Пэрце, а таксама часам ўгодкаў Беларускай Краёвой Абароны (23 лютага) і Другога ўсебеларускага Кангрэсу (27 чэрвеня), Дня Маці, юбілеяў беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. Зъмест зацемак, верагодна, адлюстроўваючы й зъмест падзеяў, не адрозніваўся значнай разнастайнасцю. Аўстралійскія беларусы рэдка адгукаліся грунтоўнымі артыкуламі на актуальныя праблемы эміграцыйнага жыцця ці падзеі на Бацькаўшчыне. Аднак сваімі рэгулярнымі паведамленнямі яны на працягу многіх гадоў адзначалі ўласную прысутнасць у агульным грамадзкім жыцці нашых суайчыннікаў на чужыні.

Імёны многіх карэспандэнтаў у Аўстраліі немагчыма дакладна вызначыць, бо яны падпісваліся псеўданімамі, або зусім не падпісвалі свае зацемкі. Іншых магчымы ідэнтыфікаўці па крыптанімах. Так, сярод сталых аўтараў **Сыднэю** варты адзначыць доктара Язэпа Малецкага (пісаў таксама пад псеўданімам А.(Я.) Лаўрыновіч), чые зацемкі пра падзеі ў гэтым горадзе зъяўляліся на старонках «Бацькаўшчыны», «Беларуса» і інш. Ён ужо ў 1959 годзе ў сваёй нататцы «Як жывеца ў Аўстраліі» з сумам паведамляў пра «поспехі» працэсу асіміляцыі беларусаў: «... Час робіць сваё: заціраеца ўспамін роднае хаты, якую ўжо бальшавікі пасыпелі разбурыць, чалавек урастает ў

чужое асяродзьдзе, а дзеци зусім зыліваюцца з чужым краем»<sup>27</sup>. Адной з нешматлікіх жанчын-карэспандэнтак доўгі час была Аўгінья Каранеўская, чые допісы ў газэце «Беларус» на працягу 1975—1982 гадоў падрабязна распавядалі пра жыцьцё сыднайскіх беларусаў. Пасля яе съмерці асноўным карэспандэнтам зь беларускага Сыднёу зрабіўся Міхась Лужынскі.

Сталым аўтарам нататкаў пра беларускую жыцьцё ў **Мэльбурне** доўгі час быў Аляксандар Калодка. Шмат допісаў у розныя эміграцыйныя перыёды і дасылаў таксама прафэсар Мікола Нікан. Цікава, што рэдакцыя часопіса «Божым Шляхам» цягам 1965—1973 гадоў друкавала ѹ прыватныя лісты гэтага чалавека, менш афіцыйныя, хутчэй з уласнымі пачуццямі ад жыцьця ў Аўстраліі, яе клімату, прыроды, людзей. Тыя лісты былі своеасаблівым адказам для цікаўных пра тое, што ўяўляла сабой Аўстралія як краіна. Некаторы час аўтаркай допісаў у «Беларус» з Мэльбурну была Эўлялія Яцкевіч, актыўная дзяячка беларускага жыцьця, старшыня Беларускага Цэнтральнага Камітэту ў 1976—1980 гадах. Часта пісалі пра дзейнасць нацыянальных грамадзкіх арганізацый Мікола Скабей, Павал Гуз (Паўлюк Дуброўскі) і некаторыя іншыя беларусы Мэльбурну. Іх нататкі згадвалі ѹ пра дзейнасць беларускіх скайтаў, і пра супольную пабудову беларусамі дамоў на пачатковым этапе іх уладкаваныя ў штаце Вікторыя, і пра наладжаныя ў 50-х гадах лекцыі беларусаведы, і пра асаблівасці беларускіх мерапрыемстваў на працягу болей як паўстагодзьдзя гісторыі асяродку.

З Паўднёвай Аўстраліі галоўнымі карэспандэнтамі беларускіх выданняў былі Янка Ролсан, які падпісваўся часта як Янка Яр, а таксама Парфіры Трысмакоў і Ўладзімер Акавіты. Іх зацемкі пра царкоўныя і сьвецкія сьвяткаваныя беларусаў у **Адэляйдзе** съведчылі пра надзвычай моцную рэлігійную складовую нацыянальнага жыцьця ў гэтым беларускім асяродзьдзі.

Менш рэгулярна, але заўсёды вельмі грунтоўна пісалі карэспандэнты пра падзеі беларускага жыцьця ў Заходній Аўстраліі. Амаль адзінамі аўтарамі газэты «Беларус» з **Пэрту** ад 50-х гадоў і да восені 2003 году быў Міхась Раецкі. А ў часопісе «Божым Шляхам» быў свой сталы карэспандэнт у іншым горадзе Заходній Аўстраліі — Альбані — Кастусь Чабатар, які часам пісаў пад псэўданімам Ч. Канстантыновіч. Ягоныя допісы — гэта мастацкая замалёўка з аўстралійскай прыроды, аба-

<sup>27</sup> Лаўрыновіч А. [Малецкі Я.] Як жывеца ў Аўстраліі // Бацькаўшчына. 1959. № 9 (445).

рыгенскіх звычаяў, асаблівасцяў грамадзкіх працэсаў у краіне, а таксама ўспаміны ѹ нататкі з уласнага жыцьця ў Аўстраліі ѹ на радзіме. Кастусь Чабатар шмат разважаў наkont умоваў жыцьця ѹ магчымасцяў нашых суайчыннікаў у Аўстраліі. У адрозненіе ад іншых аўтараў, ён вельмі крытычна ставіўся да аўстралійскай рэчаіснасці ѹ, паводле нататкаў, вельмі сумаваў па стражданай Радзіме. У сваім артыкуле «Што Беларус кажа аб Аўстраліі» ён сцівярджаў: «*Нас тут ня любяць: апошніх прыматаў на працу ѹ першых звольняюць. На кіраўнічых становішчах нашых мала. Ну што ж? Страцілі Бацькаўшчыну, страцілі ўсё! Кожная сям'я жыве сваім жыцьцём — ня так, як у нас было: вечарам пасядзеце на прызыбе, пагутарыць, а тут сусед да суседа ня пойдзе...»<sup>28</sup>. Замалёўкі Чабатара — часам гумарыстычныя, часам проблемныя — дапамагаюць крыху па-іншаму зірнуць на рэальнае жыцьцё беларусаў у Аўстраліі.*

Свае аўтары ў Аўстраліі былі ѹ іншых перыёдаў. Так, Але́сь Алекснік, відавочна, быў карэспандэнтам часопіса «Барацьба», а магчыма ѹ газэты «Беларускія Слова». Нехта з парофіянаў БАПЦ у Мэльбурне ў Адэляйдзе рэгулярна дасылаў свае зацемкі з рэлігійнага жыцьця мясцовых беларусаў у «Голос Царквы», «Царкоўны Пасланец», «Царкоўныя Навіны». Былі карэспандэнты ў Аўстраліі ѹ таронцкага «Беларускага Голосу», праўда, дакладнае аўтарства высьветліць надзвычай складана.

Асаблівасцю карэспандэнцкіх паведамленняў з часам становіща стылёвая ѹ зымястоўная аднастайнасць звестак (узнікае ўражанье, што ѹ сама грамадзкае жыцьцё беларусаў, съвяткаваныні, падзеі ператвараюцца ѹ своеасаблівую натуральную завядзёнку з амаль нязменным з году ѹ год зъместам). Яшчэ адной прыкметай звестак з Аўстраліі ёсьць тое, што часам у паведамленнях адчуваюцца водгукі нутраных канфліктаў беларускага асяродзьдзя. Праўда, наяўнасць у выданні звычайна толькі аднаго карэспандэнта ад цэнтра (Мэльбурну, Сыднёю, Адэляйды) давала яму магчымасць паказваць уласны пагляд на падзеі ѹ абыходзіць вострыя моманты ўзаемадачыненняў беларускіх арганізацый. Тым ня менш, водгаласты спрэчак часам прарываліся ѹ на бачыны неаўстралійскіх эміграцыйных перыёдаў.

<sup>28</sup> Канстантыновіч Ч. [Чабатар К.] Што кажа беларус аб Аўстраліі // Божым Шляхам. 1966. № 6 (99). С. 18.

Асобную групу матэрыялаў з Аўстраліі на старонках эміграцыйных часопісаў складаюць літаратурныя творы, часцей паэтычныя. Многія з іх друкаваліся на старонках «Баявой Усклосі». Так, у 70-х гадах у гэтым часопісе публіковаліся вершы Янкі Макарэвіча, Анатоля Сумнага, Алеся Салаўя, Паўлюка Дуброўскага, Пётры Сасноўскага. Пераважная большасць твораў аўстралійскіх беларусаў (за выключэннем Алеся Салаўя) прысьвячаныя тэматыцы жыцця на чужынне, туті па радзіме або ёсць стылізацыямі пад народную творчасць і не адрозніваюцца разнастайнасцю паэтычных формаў.

Сталая прысутнасць на старонках неаўстралійскіх перыёдыкаў давала беларусам Аўстраліі магчымасць адначасова й падтрымліваць контакты з суічыннікамі, і рэпрэзэнтаваць сябе ў гісторыі беларускага замежжа другой паловы XX стагодзьдзя. Усё вышэй згадане дазваляе шырока выкарыстоўваць публікацыі ў перыядычным друку ў якасці асноўных (бо найбольш рэгулярных і разнастайных) крыніцай па гісторыі беларускай Аўстраліі.

Агульная характарыстыка крыніцаў дасыльдання беларускай Аўстраліі дазваляе зрабіць вынікову, што комплексны ѹкрытычны аналіз наяўных дакументаў і сьведчанняў (балышыня зь якіх маюць выразны суб'ектуўны харектар) дае магчымасць некаторым чынам асэнсаваць зъмест і мэханізмы фармавання ѹдзейнасці беларускай дыяспары, а разам і паказаць прыватнае (на ўзоруні асобнага чалавека) вымярэнне яе гісторыі.